

САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ

15-ты ГОД
КАСТРЫЧНІЦКАЙ
РЭВАЛЮЦІІ

ОРГАН ЦВК СНК БССР
XIII ГОД ВЫДАНЬЯ
штодзенная газэта

СЕРАДА
9 сакавіка 1932 г.
№ 55 (344)

ЗА ГРАНІЦАЙ

Апэтыты японскага імперыялізму узрастоюць

Новая японская ды-
візія ў Шанхаі

ЛЕНДАН. 7-III. Этаады паведамленіе
я агенцыі Рэйтэр ў Шанхаі, сіні-
я ў Усуне высаджілася новая япон-
ская дывізія ў складзе 14.000 чалавек.

Спрабы перамір'я
праваліліся

ЖЭНЕВА. 7-III. Берайскі даэтаты
пераслала генеральнага сафрату
Лігі ўраду Друманду новую інфар-
мацію ў працягненіі японскіх атак
у флоце. Прэдставілі і паведамілі бағдар
рыроўшчы Сучук і Гушина.

Доказал падтверждзеніе, што ёс-
табы спрабы дамагічны перамір'я якіх бы-
ли прыміты ўзбіковімі бакамі, пачына-
лі ўндука, «Міністыр»—гавэрнэр ў да-
лекіх,—зараў сіламі працягвалі
не, адно, месцовымі бакамі месца
учынілі ў афініах рапуш.

Кітай ня пр-ме
удзелу ў канфэрэн-
цы „круглагастала”

ШАНХАІ. 7-III. Го-тай-Ці (тава-
рыш міністру заместніка спрабы на-
ўпінскага ўраду) катастрычна зазні-
шы, што «Кітай ня прыме ўдзелу ў буду-
чай канфэрэнцыі ў Шанхаі і што жр-
ны перамір'я сініхі, бо па сваім
характеры юнітася патрабавалі
разгады. Кітай ня сіні сажоў.

Го-тай-Ці зазніў дамагічны, што Кі-
тай патребу ю Илоніі наўпінскіх
страгічных позіцыях предстаўніц
тэх міжнароднага Гаагскага прыбу-
шу.

Прапанова Японіі—
прынечаныне
Кітаю

ШАНХАІ. 7-III. Кітайскі прэсса ў
пісьменных аб сілобах устаноўшы мі-
ністэрству наступную пакашыні:

Кітай готовы прыніміць мір, заснава-
ны на справядлівасці і роўнасці,
аке лічыць за лепшыя кутчыя праця-
гаваніць і несці цікавыя страты, чым при-
нікі умовы, гучнаватыя падпрад-
западом.

Газэта «Чайна Таймс» харкаві-
лы іпаконікі прыпісаныя як эзбілі-
тичныя.

ПАВ. ДАМЛЕНЬНЕ ТАС

Паводле паведамленія дарадчыка
імперскага пасольства — пана ФОН-
ТВАРОУСКАГА, І. М. ШТЕРН, (ні-
страдаў у п. Твардоўскага), належылі
на групу тэрарыстаў, выконавчых
заданій пейсція чужеземных грамад-
цаў.

На прынікані ШТЕРНА, замах ме-
жуе выкідзіць абстрашніе ў ад-
носінах паміж СССР і Нічечнай і
тим садзейнічаць пагоршанію між-
народных адносін СССР.

Следчая Улада разычніла закони-
чы содзедства ў балкейшіх дын.

(ТАСС).

На Усебеларускім агразоатэхнічным зъездзе

На засіданні падсекціі 7 сакаві-
ка прадставіліся спрабы на дэльту

Рачыцкага.

Тэх. Лагуничка сінічнічына на не-
обходнасці больш пашкарата фар-
мавішні разынніцы жывёлабой, зва-
рываючы ёсё тое, што ў пісціх
сілбасік і каласах пашырнішы щод-
ных разынніў як перспективы ўспе-
шы гадавання мальчыка. Гэта з'я-
вініца алай з прынікі мірных тэм
із разынніў жывёлабой. Падоб-
ным ўпісамі разыннічныя тра-
бовішні решуць алай.

Працасці (Аграр-слёбоды І-ІІІ
БДН).

Пашкарствава членаў пашырні-
шніх атрыманія высокіх
ураўнімі бульб. Тым ураўнім
бульб, якія ў нас зараў быць, тым у
ніхім выпадку не могуць задаваць

насіні. У спрабах пашырнішніх
пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашырнішніх пашырнішніх

пашы

Дыфэрэнцыяваная зарплата настаўнікаў— адна з важнейшых умоў барацьбы за падвышэньне якасці школьнай работы

ЦК Усे�КП(б) у сваі гісторычнай
пастанове аб пачатковай і сярэдняй
школа даў дыфэрэнцыявану распрацаўц
систэму дыфэрэнцыяванай аплаты
працы настаўнікаў па раёнам, па на
длінні і якасці работы.

Сёня мы зъмішаем пастанову
СНК БССР аб увядзенні з 1 студзеня 1932 г. дыфэрэнцыяванай зарплот
най аплаты настаўнікаў пачатковай і
сярэдняй школы і інструктаром на-
расветы. Увядзенне дыфэрэнцыяванай
аплаты настаўнікаў адпаведае
больш лепшаму і хутчэйшаму ажы-
ціўленню пастановы ЦК Усे�КП(б) і
ЦК КП(б)Б аб школе. Эта мерапри-
емства дасыць магчымасць яшчэ
лепш забесьпечыць арганізацыю ба-
рацьбы настаўнікаў маса за лівада-
чым нараднага недахопу школы, за
пабудову сапраўды палітэхнічнай
школы Маркса і Леніна.

Дыфэрэнцыяваная аплата будзе
стымуляваць для замацаванія нарад-
най на падлігчайшай работе, для
систэматычнай работы і на гаугоу
працу чаго настаўніцца над падве-
шаннем сваіх кваліфікацій—гуль-
адаційнай і педагогічнай.

Гэтая мераприемства партыі і юра-
дзу дапаможе вырашыць з посыхам
задачу па ўнавленітавані ўзорных
школ і раёных інструктару з най-
больш ажыціўленым дыркітнай пар-
тыі пачатковай і сярэдняй школе.

У адказ на пастанову юраду аб чы-
зені дыфэрэнцыяванай заробітнай
аплаты пастановы пашырана працо-
ўнай асобы павінна яшчэ шырэй
разгараць сацэлаборніцтва і юда-
ніцца спрод настаўніц мае на ле-
ша ажыціўленым дыркітнай пар-
тыі пачатковой і сярэдняй школе.

Шырэдныя масы настаўніц па-
вінны з яшчэ большым энтузіазмам
змагацца за ліквідацыю нараднага не-
дахопу школы, тым з заключэніем
ў тым, што спаўнчыне ў школе не
дае дастатковую аб'ёмну агульную-ад-
казную веду, нездадавальнаю вы-
рашыць задачу падрыхтку для тэхні-
чнай і для вышэйшай школы зумі-
шчыненых людзей, добра ўладаючых
свойствамі науки.

З яшчэ большай ўпартасцю павін-
на па праводзіцца барацьба за пабудову
сапраўды палітэхнічнай школы, у
ноўй грамадзянскай ювільчары прад-
працаў вучылі павінна быць падпрадавана
вучылі-выхавальнічымі інстытутамі.

Барацьба за вытрыманне камуні-
стычнай выкананіне дзяячай ў школе
і ўзмеждненія барацьбы супраў-
лівіх спрабаў прызначаніць дзеяніе са-
коўнай школы элементы аўтапрапад-
тарскай ідэалігі—адна з важнейшых
задач пастаўніців перад настаў-
ніцтвам і школай. Для пасылкава-
га вырашэння гэтай задачы неабходна
систэматычна, упартая барацьба.

Б. ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЕ.

1 разрад—80 проц. асноўной стаўкі
з аптымізациёй настаўніц, які скон-
чыўся 1-м разрадам настаўніц.

2 разрад—90 проц. асноўной стаўкі
з аптымізациёй настаўніц, які скон-
чыўся 2-м разрадам настаўніц.

3 разрад—100 проц. асноўной стаўкі
з аптымізациёй настаўніц, які скон-
чыўся 3-м разрадам настаўніц.

4 разрад—110 проц. асноўной стаўкі
з аптымізациёй настаўніц, які скон-
чыўся 4-м разрадам настаўніц.

5 разрад—120 проц. асноўной стаўкі
з аптымізациёй настаўніц, які скон-
чыўся 5-м разрадам настаўніц.

6. Для дзяячага падвышэньне
якасці работы школы, разгортаныя
з аптымізациёй настаўніц, які скон-
чыўся 6-м разрадам настаўніц.

7. Устаноўка на 1932 г. настадын-
най стаўкі нарааднай падпрацоўкі
дыфэрэнцыяванай настаўніці.

8. У тых жаццах, дзе стаўкі
нарааднай падпрацоўкі быў аз-
менены на 1-м разраде настаўніц.

9. Старты для настаўніц і настадын-
най падпрацоўкі дыфэрэнцыяванай
нарааднай падпрацоўкі.

10. Пратаколы рэйблів выканані-
чыкамі з аптымізациёй настаўніц.

11. Дзяцадццета нарааднай падпрацоўкі

12. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

13. Старты для настаўніц і настадын-
най падпрацоўкі дыфэрэнцыяванай
нарааднай падпрацоўкі.

14. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

15. Старты для нарааднай падпрацоўкі

16. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

17. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

18. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

19. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

20. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

21. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

22. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

23. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

24. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

25. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

26. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

27. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

28. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

29. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

30. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

31. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

32. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

33. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

34. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

35. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

36. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

37. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

38. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

39. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

40. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

41. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

42. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

43. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

44. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

45. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

46. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

47. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

48. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

49. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

50. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

51. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

52. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

53. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

54. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

55. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

56. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

57. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

58. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

59. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

60. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

61. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

62. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

63. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

64. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

65. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

66. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

67. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

68. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

69. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

70. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

71. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

72. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

73. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

74. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

75. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

76. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

77. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

78. Гэта пастанова ўважаецца ў сле-
ду з 1 студзеня 1932 г.

79. Гэта пастан